

ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК І МІНСКАГА АБКОМА КП(б)Б

№ 84 (6863) | 11 красавіка 1940 г., чацвер | ЦЕНА 10 КАП.

Да 70-годдзя з дня нараджэння В. І. Леніна.
На сустрэчу 1 мая.
ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЕ:
Першая пінская гарадская партканферэнцыя.
Я. Савіцкая — Будзінкі новага жыцця.
Н. Верасеўскі — Парочны стыл кіраўніцтва.
Ф. Лагуднік — Бурны антыралігійнік.
А. Нацман — Комуністы — перадавікі на вытворчасці.
В. Сцяпанавіч — Аб партыйнай гаспадарцы.
Вопыт работы стаханавіцкага шмол.
Віцебская чужоцна-трыкатажная фабрыка «КІМ».

АГЛЯД ГАТОВНАСЦІ ДА СЯВУБЫ. С. Сяргеева, С. Кудзінаў — Калгасіям палам — добраўжаснае насенне. І. Лісоўскі — Напярэдадні палавых работ.
АРТЫКУЛЫ:
Б. Фельдман — Накончыць з растанжываннем дзяржаўных сродкаў.
П. Шчытнікаў — Узначаліць ініцыятыву калгаснікаў.
ЗА РУБЯЖОМ:
Межаранцаў германскага ўрада. Зварот дацкага караля і ўрада да сасельніцтва. Нарвежскі ўрад па-

кінуў Осло. Спыненне сувязі паміж Лонданам і Скандывавіям. Агенства Рэйтар аб дзеяннях германскіх войскаў у Даніі. Новы нарвежскі ўрад. Звожкі вярхоўнага камандавання германскай арміі. Выступленне Чамберлена. Камюнке нарвежскага марскога міністэрства. Германскае агенства аб спробах Англіі насуць суднаходства на Дунаі. Паведамленне вярхоўнага камандавання германскай арміі. Прыбыцц германскіх крэйсераў ў Трангейм. Аглас шведскага ўрада на германскі межарандум. Заява Рузвельта.

МАСАВАМУ ВыхАХОДНІЦТВУ І РАЦЫЯНАЛІЗАЦЫІ— БОЛЬШЭВІЦКІ РАЗМАХ!

Матэры ўсёнароўны стаханавіцкі рух — крыніца выдатнейшых працоўных талентаў патрыятычнай сацыялістычнай барацьбы — адкрыў пачынаючы пераспектывы для масавай творчай работы савецкіх і тысяч рацыяналізатараў і выхадніцкаў, напісана рухавіцх уперад сацыялістычную тэхніку.

Гэта велізарная армія наватараў вытворчасці ўзбагачае нашу краіну новымі складанымі станкамі і машынамі, працоўнымі на стаханавіцкіх скарасях, настолькі і ўпору працуе над вышукваннем новых шляхоў дасягання павышэння прадукцыйнасці працы.

Зварот калектыва Маскоўскага інструментальнага завода выкарыстаў па ўсёй краіне пошуку хваля сацыялістычнага спаробніцтва для дасягнення выканання пачатковага плана на працягу пераможнага года. Дзесяткі і сотні прапрадзямстваў, падлічыўшы свае магчымасці, разгарнулі барацьбу за новы ўзровень стаханавіцкага руху. Ускрываючы новыя рэзервы, рацыяналізуючы сваю працу, удасканальваючы тэхналагічны працэс вытворчасці стаханавіцкі з'яўляюць свет сваёй блюкучай перамогаю. Тое, што ўчора з'яўлялася рэкордам адносна, сёння становіцца ўжо звычайным для многіх.

Ібрадывінае працы, гэта, у выключнавым выпадку, самае важнае, самае галоўнае для перамогі нашага грамадскага ладу. Гэтыя выдатныя словы В. І. Леніна сталі лупінай зоркай аглядаў нашай сацыялістычнай працы.

Пачатная роля ў выкананні зацых, пастаўленых праці сталеіскай пачатковай, належыць наватарам вытворчасці. Яны закладваюць сваёй творчай мыслі стварыць у краіне новыя багацці, множаць вытворчы пераможы.

На XVIII з'ездзе ВКП(б) тав. Молатаў у сваім класіке гаварыў: «У нас алкоўныя новыя велізарныя рэзервы, якія толькі працягваюць сапраўды кіраваць аб нашых шматлікіх выхадніках, рацыяналізатараў іх памочніках. Трэба актывізаваць іх і грамадскімі мерамі, заахвочваць і праасвечваць гэтую справу, як звычайна гэтаму гаварыць Сталін».

Рацыяналізацыя і выхадніцтва — матэрыя фактар унясення прадукцыйнасці працы і эканоміі сродкаў. З ім негэта не лічыцца. Мінская швейная фабрыка «Бастрычкі» атрымае ад рацыяналізатараў працавой у 1939 годзе звыш 400 тыс. рублёў эканоміі. Творчы калектыв рацыяналізатараў Гомельскага заводу за 3 гады ўнёс 1350 рацыяналізатарскіх прапаноў, якія далі поўнага рублёў эканоміі.

Заслугоўнае ўвагі вопыт работы ў галіне рацыяналізацыі мінскага сукраводнага «Большэвік». На гэтым прапрадзямстве рацыяналізацыя стала месцам з'яўлення. З 120 рацыяналізатарскіх заводаў 50 сістэматычна прапаноў на удасканальванне тэхналагічнага працэсу і павышэннем культуры вытворчасці. У мінулым годзе было ўнесена 105 каштоўных прапаноў, якія далі 182 тысячы рублёў эканоміі. Завод прапрадзямленне разам з актывам стаханавіцкага ўчыла ўсе аб'екты вытворчасці, якія патрабуюць удасканальвання. Рапрадзямленне тэмплі, над якім будучы працаваць рацыяналізатары і выхаднікі! Выратаваў механічнага праца на часе з рацыяналізатарам-стаханавіцам тав. Малічкім прапаву на раканструкцыю дзёржывіцкіх машынак, што павялічыць іх прадукцыйнасць на 15 проц.

Аднак, не ўсе прапрадзямствы адстаюць рацыяналізацыі належную ўвагу. На мінскім станкабудавніцкім заводзе імені Варашчына рацыяналізацыя — забыты ўчастак. Усёкае пачыненне рацыяналізатараў сустракае на сваім шляху розныя перагары. Арганізацыя і аказанне за паставоўку гэтай важнейшай справы перадаваць апазмач чалавеку — інспектару па рацыяналізацыі. Ларочы, ён мяляўся кожныя два-тры месяцы. З унесеных 174 рацыяналізатарскіх прапаноў у пераходны тэрмін 57, а 102 прапаноў адхілены, астатнія знаходзяцца ў «стадыі распрацоўкі». «Сталін» гэтыя пачыненні месіцца, а часам і годзі. Нярэшкі тут і такіх выхадніцкаў прынятыя ўжо і распрацаваны прапановы не ўдараджацца. Абыжавны адно-

ДА 70-годдзя 3 ДНЯ НАРАДЖЭННЯ В. І. ЛЕНІНА

Працоўны Масквы дзейна рыхтуюцца да 70-годдзя з дня нараджэння В. І. Леніна. Партком 1-га дзяржаўна-публічнага завода імені Л. М. Кагановіча арганізаваў кансультацыю для агітатараў і прапагандастаў. Яны прапавуць у цэхах і дамах рабочых гутаркі аб жыцці і рэвалюцыйнай дзейнасці В. І. Леніна. Вылучана вялікая група дэкалячыхаў з ліку партыйнага актыва для абслугоўвання рабочых сходаў, прысвечаных 70-годдзю з дня нараджэння В. І. Леніна. Завоўскае бібліятэка прапавуе гаварыць вялікую выставку.

Парткабінег Маскоўскага завода «Балдэ» арганізаваў кансультацыю для агітатараў. У цэхах, аддзелах і на былых выбарчых участках будучы правядзены гутаркі аб Леніне. Бібліятэка школы ФВБ палажыла выставку твораў Леніна і фотарэпартажу. Арганізацыя чытыг матэрыялаў аб жыцці і дзейнасці В. І. Леніна.

130 агітатараў Маскоўскага інстытута гісторыі філасофіі і літаратуры імені Чор-

НАСУСТРАЧ І МАЯ ГАРАДСКАЯ НАРАДА СТАХАНАЎЦАЎ

ГРОДНА. (Нар. «Звезда»). Учора ў гарадскім театры адбылася першая агульнагарадская нарада стаханавіцкаў і ўдзельнікаў заводаў, фабрык, арцель і транспарта. На нараду прышло звыш 700 чалавек. Сакратар гаркома партыі тав. Дрындэжык зрабіў заклал аб выніках работы прапрадзямстві гарода за першы квартал 1940 года і заклалх другога квартала.

Табачная фабрыка, цагельны завод, цагельна-кафельны завод № 1, літаграфія, дзяржаўная друкарня, электрастанцыя, старэйшая майстэрня, уключыўшыся ў сацыялістычнае спаробніцтва на дастойную сустрэчу іна выбараў у Вярхоўныя Саветы СССР і БССР, дасягнулі вялікай вытворчасці перагата квартала. Перавыканала квартальны план па гарушы і вытворчы чыгуначнага станцыя.

У паравозным іпа 90 стаханавіцаў і 40 удзельнікаў сістэматычна выконваюць і перавыконваюць нормы выплоўкі. Вырасла колькасць стаханавіцаў і на раздз іншых прапрадзямстваў. На табачнай фабрыцы налічвалася зараз 55 стаханавіцаў і 78 удзельнікаў, на веласіпеднаму заводзе 50 стаханавіцаў.

За апошні некалькі месяцаў на прапрадзямствы вылучаны на кіруючую гаспадарку работу дзесяткі рабочых.

Стаханавіцкі і ўдзельніцкі выступлі на нарадзе з прамовамі, праектымі гарачым

На мінскім станкабудавніцкім заводзе імені Кірава шырока разгарнулася перадамайскае сацыялістычнае спаробніцтва на дасягнення выканання красавіцкага плана. Ва ўсіх цэхах рабочыя змагаюцца за выкананне ўзятых абавязанстваў. Сабар зборачнага цэха тав. Бузылюў абавязвае сабраць за 25 красавіка 30 каробак палач да станкоў тыпу 862.

Стаханавіцкі пах шыракаў тав. Малчанава, Жывіцкі, Аляксееўскі, Цюпкоўскі, Галоча і інш. выконваюць свае нормы на 255—332 проц.

Значна палепшылася работа механічнага цэха. За апошні дні колькасць мно-

Перадмайскае спаробніцтва байдоў

Перадмайскае сацыялістычнае спаробніцтва малых байдоў П-скай часты Беларускай Асоды Ваеннай Акругі праходзіць пад лупоўкам заваявання перахода на сцяга ВАВА. Ініцыятыва спаробніцтва з'яўляюцца камандзірамі т. Зубаў, Касьянаў і Ракоўскі, якіяны ліды чыста, выдатнікі байвоў і палітычнай падрыхтоўкі.

Падрыхтоўна да святкавання

БАБРУЎСК. (Нар. «Звезда»). Бюро гаркома партыі вынесла спецыяльныя рашэнне аб падрыхтоўцы па перамайскага свята. З 15 па 28 красавіка на прапрадзямствых, у арцелях, за ўставахоў будучы правядзены гутаркі на тэму: «Міжнароднае становішча СССР і значенне іна Першага мая». 20 красавіка праводзіцца адны падрыхтоўчы, прысвечаны нахотэмаў міжнароднаму пратэктарскаму свята.

У цэхах і дзельных дамах праводзяцца гутаркі на тэму: «Становішча моладзі ў капіталістычных краінах», «Савецкая моладзь — самая шчаслівая ў свеце».

Зводка вярхоўнага камандавання германскай арміі

БЕРЛІН. 10 красавіка. (ТАСС). Вярхоўнае камандаванне германскай арміі алубітывала наступную зводку: «На заходнім фронце — ніякіх асаблівых падзей.

На нарадзе ў Мінскім абкоме КП(б)Б

Два дні прадаўжалася сідкаванне пры Мінскім абкоме КП(б)Б нарада рабочніцаў арганізацыйна-адукацыйнага райкомаў партыі. Вялікую ўвагу выступаўшы на нарадзе гаварышы ўдзельнікі пытанню праёму ў партыю і выхавання маладых комуністаў.

Загальны арганізацыйна-адукацыйны Мінскага абкома КП(б)Б тав. Каган расказаў, што пасля справядна-выбарных партыйных сходаў і канферэнцый па абласці прынята ў канцытаы КП(б)Б 939 чалавек. Аднак, вялікіх неахопам з'яўляецца тое, што сярэд прынятых сельскіх мала рабочых і перадавікоў сельскага гаспадаркі. Уяго прынята за гэты час у кандыдаты партыі 187 калгаснікаў, 17 трактарыстаў.

Выступалішы таварышы гаварылі таксама аб тым, што многія кіраўнікі райкомаў КП(б)Б за апошні час аслабілі работу па абдору ў партыю.

У асобных раёнах абласці прадаўжаюць на невольніцкіх адносінах да прыёму ў партыю. Тут у рады КП(б)Б прымаюць людзей без стараннай праверкі іх. Так, напрыклад, у адной з партарганізацый Круйскага раёна прынят у кандыдаты

Першая Пінская гарадская партканферэнцыя

ПІНСК. Учора, 10 красавіка, у гарадскім театры адрылася першая гарадская канферэнцыя большэвікоў г. Пінска. Прысутчалі 222 дэлегаты з раяноўным голасам і 94 з дарэчым. Канферэнцыя адкрыў першы сакратар гаркома партыі т. Карасёў. Пасля выбарыя кіру-

Агляд мастацкай самадзейнасці заходніх абласцей БССР

Учора ў Мінску ў клубе імені Сталіна пачаўся агляд мастацкай самадзейнасці заходніх абласцей БССР. 300 таленавітых працяўнікоў выхаваннага народа — рабочыя, сяляне, служачыя, працяўнікі інтэлігенцыі прыбылі ў сталіцу рэспублікі, каб прадамастрываць росквіт самадзейнага мастацтва за кароткі час існавання савецкай улады ў былой Заходняй Беларусі.

Усю поўгода таму назад гэтыя людзі ў былой панскай Польшчы былі пазбаўлены права на сваю родную мову і песню. Сёння іны раўнапраўныя савецкія грамадзяне.

Нас у панскай Польшчы і за людзей не лічылі, — гаворыць 65-гадовы сялянін з вёскі Снегішкі, Віцебскага раёна, Вілейскай абласці, Маркел Шмадзевіч Фалдзееў, — а цяпер жыццё нашае, радаснае, спяваць і танцаваць хочацца.

Стары ўдзельнік у танцавальна-харавым калектыве. З ім разам у Мінск прыехалі яго два сыны. З той-жа вёскі таксама з двума сынамі прыехалі 57-гадовы Нікіта Ігнавіч Вавоўдаў: яго сын Іван з'яўляецца кіраўніком хора. З вёскі Гертаўка, Навагрудскага раёна, прыбыла сякія Пятра Антоўніча Андрушыкевіча. Самуа малодшаю члену гэтай сякіі Ся-

ВЫБАРЫ ў АКАДЭМІЮ НАВУК БССР

10 красавіка пачаўся сходы аддзяленяў Акадэміі навук БССР, прысвечаныя выбарам кандыдатураў у савецкія члены і члены-каарэспандэнты Акадэміі навук БССР. Адбыліся сходы аддзяленняў гуманітарных і прыродазнаўчых навук. 11 красавіка адбудзецца сесія Акадэ-

ПАВЕДАМЛЕННЕ ВЯРХОўНАГА КАМАНДАВАННЯ ГЕРМАНСКАЙ АРМІІ

БЕРЛІН. 10 красавіка. (ТАСС). Як паведавае агенства Трансэан, учора позна ноччу вярхоўнае камандаванне германскай арміі алубітывала наступную зводку: «Кіраўніцтва дзельна ўсё нарвежскае і ваеннага значэння пярда ўтрыманніцтва германскімі войскамі. У прыкатынцы Нарвік, Трангейм, Берген, Станан-гер, Кюмундундзі і Осло заняты нашымі германскімі вайсковымі частамі. Супраціўленне нарвежскіх войскаў там, дзе яно мела месца, як напрыклад, каля Осло і

Прыбыцц германскіх крэйсераў у Трангейм

НЬЮ-ЁРК. 10 красавіка. (ТАСС). Агенства Асоцыятэд Прэс паведавае з Лондана, што ў Трангейм прыбылі 4 германскія крэйсераў.

Аглас шведскага ўрада на германскі межарандум

БЕРЛІН. 10 красавіка. (ТАСС). Германскае інфармацыйнае бюро паведамае, што ўрад Германіі раніцаю 9 красавіка накіраваў ураду Швецыі межарандум. Германскі ўрад у сваім межарандуме прапавуе шведскаму ўраду адказаць, якую пазіцыю ён займае ў адносінах да германскіх межапрапрадзямстваў у Даніі і Нарвегіі. Міністр замежных спраў Швецыі ўрачыў венарам 9 красавіка германскаму пасланніку ў Стасгольме адказ на гэты межарандум. У сваім

Заява Рузвельта

НЬЮ-ЁРК. 10 красавіка. (ТАСС). Як паведамае агенства Асоцыятэд Прэс, Рузвельт па дарозе з Гайдпарка ў Вашингтон заявіў учора прадстаўнікам друку, што, магчыма, у ноч на 10 красавіка бузе аб'яўлена аб распаўсюджанні закона аб нейтралітаце на Нарвегію. Рузвельт пакрысіў, што ў дзельнае неамагчыма пўна сказаць, ці бузе гэты закон распаўсюджан таксама і на Данію, калюкы адсутнічаюць паведамленні аб ваяскіх дзеяннях у Даніі.

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЕ

БУДАЎНІКІ НОВАГА ЖЫЦЦЯ

Брест. (Кар. «Звязда»). У паралокай партыйнай арганізацыі ў асноўным скончыліся справаздачна-выбарныя сходы. Яны прайшлі арганізавана, на высокім ідэа-палітычным узроўні і пры вялікай актыўнасці камуністаў. З 37 партыйных арганізацый 35 падзялі ўжо вынікі сваёй работы, прааналізавалі дзейнасць кожнага камуніста пасобку.

У спрэчках па справаздачных дакладах партбюро члены і кандыдаты партыі палітычна ўскрылі недахопы ў рабоце і наметы шляхі для іх хутчэйшай ліквідацыі. Амаць усюды выступаўшыя на сходах таварышы адзначылі недастатковае разгортванне партыйнай прапаганды. Яны законана патрабавалі ўзмацніць кантроль над тым, як камуністы вывучаюць гісторыю ВКП(б), ствараюць грамадскую думку супроць тых, хто не жадае працаваць над павышэннем свайго ідэа-палітычнага ўзроўню.



Прапагандаіст Выхаванскага РК КП(б) М. І. Дзедовіч (справа) кансультавае камуніста партарганізацыі «Вароніна» С. І. Ісраціненка, які вывучае IV раздзел «Гісторыі партыі» ВКП(б). Фото А. Каналерчыка (Фотаздымак БЕЛТА).

ПАРЧОНЫ СТЫЛЬ КІРАЎНІЦТВА

Партыйная арганізацыя РК КП(б) з'яўляецца самай вялікай у Навагрудскім раёне. Яна налічвае 15 членаў і двух кандыдатаў партыі. Завалася-б, што гэта арганізацыя павінна была паказаць прыклад усім іншым. На справе ж аказалася вусім адваротнае.

— Дзе быў? — пытае Казакоў. — На выпускным вечары агітараў? — Чаму не выкапаў майго дараўня? Выгано з апарата, адбору партыйны білет.

Сакратар партыйнай партарганізацыі тав. Лазоўскі ў сваім справаздачным дакладзе мала гаварыў аб грубых памылках у рабоце райкома. Камуністы напярэды дакладчыка. У сваіх выступленнях яны з усёй большай прамай ўскрылі рэд істотных недахопаў у рабоце пасобных камуністаў, кіруючых работнікаў райкома партыі.

Казоўскі вусім не займаўся выхаваннем камуністаў. Ён усю меру выкаваў з апарата людзей, якія асмельваліся прэчыць яму, указваць на яго грубасці. Так, камуніст тав. Баган на нарадзе Казакова быў перавезен у іншы раён. Партыйная арганізацыя не абмяроўвала пытанні аб Казаковым, не заклікала яго да парку.

АБ ПАРТЫЙНАЙ ГАСПАДАРЦЫ

Днямі работнікі арганізацыйна-інструктарскага аддзела Варшавскага райкома КП(б) абмеркавалі перадавы артыкул «Правы», агулбаваны 28 сакавіка «За ўзорны парадок у партыйнай гаспадарцы». На нарадзе выказаліся, што ў разе парцічных партыйных арганізацыйна-інструктарскага аддзела і ў самім апарате райкома даўжа не ўсё добра з выданнем партыйнай гаспадарцы.

Вялікім недахопам у рабоце арганізацыйна-інструктарскага аддзела райкома з'яўляецца слабая сувязь з аддзелам чытацтва. Інструктары арганізацыйна-інструктарскага аддзела часта бываюць на мясцах, праглядаюць пратаколы, гутарыць з сакратарам партыйных арганізацый, але не цікавіцца тым, як выдзешча ўчот камуністаў, які збіраюцца членска ўзносі.

КУРСЫ АНТЫРЭЛІГІЙНІКАЎ

Цэнтральны савет саюза ваяўнічых бязбожнікаў БССР і аддзел прапаганды і агітацыі ЦК КП(б) правялі месечныя курсы антырэлігійнікаў, на якіх займалася 63 актывісты саюза ваяўнічых бязбожнікаў. На курсах былі прачытаны лекцыі на тэмы: «Дыялектычны матэрыялізм, як асноўнае ваяўнічага атеізма», «Марксізм-лэнінізм аб паходжанні рэлігіі», «Сцяпінская Канстытуцыя і задачы антырэлігійнай прапаганды» і т. д.

Лекцыі на курсах чыталі высокакваліфікаваныя лектары: прафесар Герке, навуковы работнік Акадэміі навук БССР тт. Гульчынскі і Паўлюковіч, лектары тт. Абушэў, Даўгановіч, Іскранскі і Ускоў. Бурсаны пабывалі ў Петарыцкім музеі і музеі Рэвалюцыі, праслухалі доклад аб міжнародным становішчы.

НАПЯРЭДАДНІ ПАЛЯВЫХ РАБОТ

Барысёў. (Па тэлефону). Вясна бігучага года дае магчымасць калгасам добра падрыхтавацца да палевых работ. Перадавы сельскагаспадарчы добра падрыхтаваны да вясновай саўбы: яны паспяхова правялі ачыстку насення, вывазку ўгнаенняў, адрамантавалі інвентар.

Вялікім недахопам у рабоце арганізацыйна-інструктарскага аддзела райкома з'яўляецца слабая сувязь з аддзелам чытацтва. Інструктары арганізацыйна-інструктарскага аддзела часта бываюць на мясцах, праглядаюць пратаколы, гутарыць з сакратарам партыйных арганізацый, але не цікавіцца тым, як выдзешча ўчот камуністаў, які збіраюцца членска ўзносі.

Камуністы—перадавікі на вытворчасці

Пярвічная партыйная арганізацыя Слабокага сельскага Мазырскага раёна за мінулы год значна вырасла. У 1939 годзе прынята ў кандыдаты КП(б) 16 чалавек, у члены партыі — 5. У 1940 годзе ў кандыдаты партыі прынята 4 чал.

Лекцыі на курсах чыталі высокакваліфікаваныя лектары: прафесар Герке, навуковы работнік Акадэміі навук БССР тт. Гульчынскі і Паўлюковіч, лектары тт. Абушэў, Даўгановіч, Іскранскі і Ускоў. Бурсаны пабывалі ў Петарыцкім музеі і музеі Рэвалюцыі, праслухалі доклад аб міжнародным становішчы.

Замцавоўкае агітацыйна-масавую работу

МАЛАДЗЕЧНА. Райком КП(б) правёў нараду агітараў і кіраўнікоў агіталецтваў, на якой прысутнічала 150 чалавек. Народа абмеркавала меры прэчэства, звязаныя з замцавоўкай агітацыйна-масавых работ на былых выбарчых участках і далейшымі заходамі агітараў.

Вялікім недахопам у рабоце арганізацыйна-інструктарскага аддзела райкома з'яўляецца слабая сувязь з аддзелам чытацтва. Інструктары арганізацыйна-інструктарскага аддзела часта бываюць на мясцах, праглядаюць пратаколы, гутарыць з сакратарам партыйных арганізацый, але не цікавіцца тым, як выдзешча ўчот камуністаў, які збіраюцца членска ўзносі.

Пакончыць з растрэпаным дзяржаўным сродкаў

На XVIII з'ездзе партыі тав. Малага гаварыў: «Мы павінны лабіраваць таго, каб у нас былі работнікі, ад малых да вялікіх, саўсёмы памяталі аб сваёй алкаснасці перад дзяржавай і народам, саўсёмы памяталі аб сваім абавязку берачы народнае дабро і абхотліва з ім па-гаспадарску, праводзіць эканомію ў расходах і за справе берачы народную капецьку».

Пярвічная партыйная арганізацыя Слабокага сельскага Мазырскага раёна за мінулы год значна вырасла. У 1939 годзе прынята ў кандыдаты КП(б) 16 чалавек, у члены партыі — 5. У 1940 годзе ў кандыдаты партыі прынята 4 чал.

Узначаліць ініцыятыву калгаснікаў

Закліч калгаснікаў Любанскага раёна аб асушэнні і асваенні балот, па метадзе калгаснікаў Фергана, знайшоў шырокае падтрыманне ў калгасках нашай ордэнавай рэспублікі.

Вялікім недахопам у рабоце арганізацыйна-інструктарскага аддзела райкома з'яўляецца слабая сувязь з аддзелам чытацтва. Інструктары арганізацыйна-інструктарскага аддзела часта бываюць на мясцах, праглядаюць пратаколы, гутарыць з сакратарам партыйных арганізацый, але не цікавіцца тым, як выдзешча ўчот камуністаў, які збіраюцца членска ўзносі.

Пакончыць з растрэпаным дзяржаўным сродкаў

Пярвічная партыйная арганізацыя Слабокага сельскага Мазырскага раёна за мінулы год значна вырасла. У 1939 годзе прынята ў кандыдаты КП(б) 16 чалавек, у члены партыі — 5. У 1940 годзе ў кандыдаты партыі прынята 4 чал.

Пярвічная партыйная арганізацыя Слабокага сельскага Мазырскага раёна за мінулы год значна вырасла. У 1939 годзе прынята ў кандыдаты КП(б) 16 чалавек, у члены партыі — 5. У 1940 годзе ў кандыдаты партыі прынята 4 чал.

Узначаліць ініцыятыву калгаснікаў

Закліч калгаснікаў Любанскага раёна аб асушэнні і асваенні балот, па метадзе калгаснікаў Фергана, знайшоў шырокае падтрыманне ў калгасках нашай ордэнавай рэспублікі.

Вялікім недахопам у рабоце арганізацыйна-інструктарскага аддзела райкома з'яўляецца слабая сувязь з аддзелам чытацтва. Інструктары арганізацыйна-інструктарскага аддзела часта бываюць на мясцах, праглядаюць пратаколы, гутарыць з сакратарам партыйных арганізацый, але не цікавіцца тым, як выдзешча ўчот камуністаў, які збіраюцца членска ўзносі.

Пакончыць з растрэпаным дзяржаўным сродкаў

Пярвічная партыйная арганізацыя Слабокага сельскага Мазырскага раёна за мінулы год значна вырасла. У 1939 годзе прынята ў кандыдаты КП(б) 16 чалавек, у члены партыі — 5. У 1940 годзе ў кандыдаты партыі прынята 4 чал.

Пярвічная партыйная арганізацыя Слабокага сельскага Мазырскага раёна за мінулы год значна вырасла. У 1939 годзе прынята ў кандыдаты КП(б) 16 чалавек, у члены партыі — 5. У 1940 годзе ў кандыдаты партыі прынята 4 чал.

Узначаліць ініцыятыву калгаснікаў

Закліч калгаснікаў Любанскага раёна аб асушэнні і асваенні балот, па метадзе калгаснікаў Фергана, знайшоў шырокае падтрыманне ў калгасках нашай ордэнавай рэспублікі.

Вялікім недахопам у рабоце арганізацыйна-інструктарскага аддзела райкома з'яўляецца слабая сувязь з аддзелам чытацтва. Інструктары арганізацыйна-інструктарскага аддзела часта бываюць на мясцах, праглядаюць пратаколы, гутарыць з сакратарам партыйных арганізацый, але не цікавіцца тым, як выдзешча ўчот камуністаў, які збіраюцца членска ўзносі.

Пакончыць з растрэпаным дзяржаўным сродкаў

Пярвічная партыйная арганізацыя Слабокага сельскага Мазырскага раёна за мінулы год значна вырасла. У 1939 годзе прынята ў кандыдаты КП(б) 16 чалавек, у члены партыі — 5. У 1940 годзе ў кандыдаты партыі прынята 4 чал.

Пярвічная партыйная арганізацыя Слабокага сельскага Мазырскага раёна за мінулы год значна вырасла. У 1939 годзе прынята ў кандыдаты КП(б) 16 чалавек, у члены партыі — 5. У 1940 годзе ў кандыдаты партыі прынята 4 чал.

Узначаліць ініцыятыву калгаснікаў

Закліч калгаснікаў Любанскага раёна аб асушэнні і асваенні балот, па метадзе калгаснікаў Фергана, знайшоў шырокае падтрыманне ў калгасках нашай ордэнавай рэспублікі.

Вялікім недахопам у рабоце арганізацыйна-інструктарскага аддзела райкома з'яўляецца слабая сувязь з аддзелам чытацтва. Інструктары арганізацыйна-інструктарскага аддзела часта бываюць на мясцах, праглядаюць пратаколы, гутарыць з сакратарам партыйных арганізацый, але не цікавіцца тым, як выдзешча ўчот камуністаў, які збіраюцца членска ўзносі.

ВОПЫТ РАБОТЫ СТАХАНАЎСКИХ ШКОЛ

ВІЦЕБСКАЯ ЧУЛОЧНА-ТРЫКАТАЖНАЯ ФАБРЫКА „КІМ“

Мой метад работы

У вязальны пэх фабрыкі «КІМ» я прайшла восенню 1938 года. Мяне паставілі працаваць на кругла-чулочных машынах тыпу «Дэал» 14 класа, вырабляючы дзіцячыя чулки 7-га памеру. На гэтым участку я працую і зараз.

Спачатку займалася ў гуртку пачатковага тэхніцума. Гэта ў значнай меры дапамагло мне быстрой асвоіць працэс насадкі і праз тры месяцы самастойна абслугоўваць дзве машыны, пры скорасці 220 абаротаў у хвіліну. Але і пасля гэтага я не пакінула вучобы. Прайшла навесны тэхніцум, а затым паступіла ў стыханаўскую школу фабрыкі, якую і скончыла. К таму часу я ўжо з поспехам абслугоўвала свае машыны пры скорасці ў 336 абаротаў у хвіліну і прадаўжала працаваць над удасканаленнем свайх прыёмаў з тым, каб асвоіць яшчэ больш высокія скорасці.

Істарычны XVIII з'езд партыі я рашыла азнаменаваць работай на трох машынах. Начальнік пеха тав. Іванова і старшы майстар тав. Соснер адобрылі маю ініцыятыву. Замацаваныя за мной тры машыны былі старанна правяраны і адрэгуліраваны, а скорасць іх павышана да 380 абаротаў у хвіліну.

Са сваіх трох машынаў я знімаю 30—31 дзесяткі пар чулка, а ў асобныя дні і па 33 дзесяткі пар. Выконваю норму на 116—120 працэнтаў, пры добрых якасных паказальніках. Давяда шпунку да 5 працэнтаў, замест 11 працэнтаў па плану.

Як я арганізую сваю работу?

Пасобныя рабочыя павольна працуюць да ўчастка, а засіпкі ў пачатку на 5 дзесяткаў падносяць да рабочага месца. На хладку, рэгуляроўку і рамонт машын робіць памочнік майстра. Змазка машын я правяла, робіла два разы ў змену, унутраная частка — адзін раз у дзяду і частка плацін — праз кожныя тры дні.

У мой аб'ём, як пасадкі, уваходзяць наступныя аперацыі: накітка ласічка на грабёнку, роспуск правязі, запраўка машын, прагляд вырабаў і раскладка іх на тры сарты, змена шпуль і ліквіднае абрываў.

Перш за ўсё, я загадваю неабходныя матэрыялы, правяраю, ці добра запраўлена пража, ці ў справістай грабёнкі і ці няма паломаных іголак. Затым прыступаю да работы.

Да пераходу на ўшчыльненую зону я запраўку машын праводзіла паслядоўна злева направа, а пры зваротным маршруце накітвала ласічкі на грабёнку з наступным роспускам правязі.

Цяпер маршрут у мяне іншы, больш удасканалены. Ён вырабаўся ўжо ў першыя дні пераходу на тры машыны. Я запраўляю крайнюю машыну з прамага боку і тут-жа накітваю ласічкі і распускаю правязь. У час перахода з сярэдняй машыны нахаду праглядаю вырабы. Запраўляю сярэнюю машыну, накітваю ласічкі і распускаю правязь. Пераходзячы да крайняй машыны злева, праглядаю вырабы з сярэдняй машыны. У такой-жа паслядоўнасці паўтараю аперацыі і ў апошняй машыне.

У выніку такой арганізацыі маршрута, мне ўдалося намяно скараціць працягласць выганання асноўных, найбольш прамабных прадэсаў. На кітку ласічка на грабёнку, напрыклад, я робяю за 18 секунд, пры норме ў 25 секунд. Роспуск правязі ў мяне прадаўжаецца 5,5 сек. замест 8 секунд па норме. На запраўку машын я затрачваю 8 замест устаноўленых нормай 13 секунд. За 3 секунды праглядаю вырабы (норма — 5 секунд).

Зара я кірую кароткатэрміновай стыханаўскай школай, дзе перадаю свой вопыт работы іншым работнікам. Мной павядазены ўжо два выпускі. Многія работнікі, раней не выконвалі норм, пасля абучэння ў стыханаўскай школе сталі стыханаўцамі, як тт. Свістунова, Цыганкова і іншыя. Работніца т. Якуценка, якая раней не выконвала норм, зараз, пасля сканчэння кароткатэрміновай стыханаўскай школы, стала многастаганочнай. Яна працуе на трох машынах замест двух.

Е. ХМЯЛЕВА,
стыханаўца-насадчыца вязальнага цеха, кіраўнік стыханаўскай школы.

ПА ПРЫКЛАДУ ПЕРАДАВІКОЎ

Да п'яцгадзіннага часу я прапавала на трох вязальных аўтаматах, выпрацоўваючы мужыцкія наскі. Але я імкнулася пераходзіць на ўшчыльненую зону работы. І ў гэтым мне дапамагла кароткатэрміновая стыханаўская школа, якую кіравала наша знатная многастаганочніца Ольга Пучкова.

Разам з іншымі работніцамі я акурал на наведвала ўсе заняткі. Тав. Пучкова навучыла нас стыханаўскім прыёмам работы, даказала, як трэба правільна называць ласічкі на токей грабёнкі і рабіць іншыя аперацыі.

Асабліва ўвагу тав. Пучкова звярнула на запраўку машын, бо ад гэтага галоўным чынам залежыць прадукцыйнасць працы. Звычайна пры запраўцы машын у мяне не супадлі токей грабёнкі з іголкамі шыльдыра, з-за чаго мне прыходзілася трыццаць многа часу на перадачу ласічка на іголку шыльдыра. У стыханаўскай школе я навучылася быстра і правільна выконваць гэту аперацыю.

Я вельмі ўдзячна сачыла за прыёмамі работы тав. Пучковай і многае ад яе ўспрыняла. Цяпер у мяне вырабаўся свой маршрут, я ўмею эканомна размяркоўваць час на кожную правязі-ую мую аперацыю.

Пасля сканчэння стыханаўскай школы я перайшла на абслугоўванне чатырох машын. З кожным днём павышаю прадукцыйнасць працы. Сістэматычна пераю коваю норму. Замест 24 дзесяткаў пар наскоў даю за змену 25 дзесяткаў пар. Спадзяюся, што неўзабаве змагу сама кіраваць стыханаўскай школай.

Е. Ф. ФАЛЬКОВІЧ,
многастаганочніца вязальнага цеха.



Многастаганочніцы — кіраўнікі стыханаўскай школы вязальнага цеха фабрыкі «КІМ» (злева направа): О. Пучкова, В. Шендэлева, С. Шаўня, Е. Скобава.

МАГУТНЫ СРОДАК ПАВЫШЭННЯ ПРАДУКЦЫЙНАСЦІ ПРАЦЫ

За прайшоўшы 1939 г. план на прадукцыйнасці працы выкананай фабрыкай на 113,9 проц. Гэты поспех дасягнут шляхам шырокага ўкаранення стыханаўскіх метадаў працы і арганізавані абмену вопытамі паміж пачамі, зменамі, асобнымі стыханаўцамі.

Стыханаўскі вопыт у нас спачатку перадавалі шляхам індывідуальнага інструктажа. У 4 квартале мінулага года былі арганізаваны першыя кароткатэрміновыя стыханаўскія школы. К канцу года іх ужо налічвалася 61 з ахватам 340 чалавек. Зара працуюць 25 школ, у якіх абучаецца 130 чалавек.

Да кіраўніцтва стыханаўскімі школамі прыцягнуты лепшыя стыханаўскія фабрыкі, а ў данамогу ім прымацаваны інжынерна-тэхнічныя работнікі. Стыханаўскі тт. Хмялева, Шендэлева, Пучкова, Селяцова, Васілеўская, Галашова і іншыя актыўна ўзяліся за даручаную ім пачотную работу па кіраўніцтву школамі.

Стыханаўскія школы працуюць па вырабаванай вучэбнай праграме, якая ўключае ў сабе шырокі паказ стыханаўскіх прыёмаў работы для рабочага месца і жылы інструктаж непасрэдна на рабочых месцах слухачоў. У школах ваймаўся і займаюцца не толькі работнікі, якія не выконваюць свайх норм, але і ўсе тэ, хто імкнецца павысіць прадукцыйнасць працы, перайсці на ўшчыльненую зону работы.

Школы з'явіліся магутным фактарам павышэння прадукцыйнасці працы. Многія работніцы, якія раней не выконвалі норм выпрацоўкі, зараз, пасля праходжэння вучэбы, пачалі іх выконваць і перавыконваць. Аб гэтым наглядна гаворыць наступная табліца:

Цех	Прозвішчы стыханаўцаў — кіраўнікоў школ	Прозвішчы слухачоў	Выкананне норм выпрацоўкі	
			Да паступлення ў школу	Пасля сканчэння школы
Матальны	Барысебак	Дубініна	111 проц.	116 проц.
	»	Мыздзелская	95	100
Вязальны	Хмялёва	Цыганкова	98	104
	»	Свістунова	97	105
Швейна-кепелны	Шендэлева	Дзедзеркіна	98	108
	»	Курчынкіна	97	107
Швейна-блязнавы	Чарствілава	Афіннікіна	91	101
	»	Шчаглова	108	115
»	Салапаева	Башеўская	92	105

146 работніц, абучаўшыся ў стыханаўскай школе, раней выконвалі норму ў сярэднім на 85—97 працэнтаў, а зараз — на 107 працэнтаў.

Нямала работніц пасля сканчэння стыханаўскай школы перайшлі на ўшчыльненую зону. Так, з трох на чатыры машыны перайшлі працаваць слухачы школы стыханаўскі т. Фаміной вязальніцый тт. Варанкова, Даршчанка і Мічэнка. На такой-жа колькасці машын працуюць вязальніцый т. Фальковіч, якая абучалася ў школе стыханаўскі Пучковай.

Але ў рабоце стыханаўскіх школ яшчэ ёсць нямала праблемаў. Не заўсёды яшчэ

вучоба ападоўжана на высокім узроўні. Прымацаваныя да стыханаўскіх школ асобныя інжынерна-тэхнічныя работнікі абмяжоўваюцца адной-двума кансультацыйнымі (мгальнымі) кіраўніцкай школай і забяспечаны неабходнай тэхнічнай літаратурай.

Гэты недахоп нам трэба быстра ліквідаваць. Яшчэ вучобы ў кароткатэрміновых стыханаўскіх школах павінна быць значна палепшана.

У гэтым годзе ў школах будуць вучыцца 800 работніц.

В. К. МАКЕЕНКА,
намеснік дырэктара фабрыкі «КІМ».

Як мы павышаем культуру тэхнічных ўзровень работніц

XVIII з'езд ВКП(б) паставіў задачу — павысіць культуру ўзровень работніц ў ўзроўні інжынерна-тэхнічных работніц. Як жа мы ажыццявілі гэту важнейшую рашэнне на нашай фабрыцы?

Штогод на тэхнічную і агульную асвету нашых работніц дзяржава трыццаць калі мільёна рублёў.

Самым масавым і пашыраным метадам тэхнічнай вучобы ў цехах нашай фабрыкі з'яўляецца з'езд тэхніцума. У гуртках тэхніцума займалася ў нас амаль усе кадравыя работніцы. Зара абучаюцца на 120 работніц, нягледзячы на прайшоўшы на вытворчасць.

Пры прадпрыемстве існуе таксама тэхнічная школа для стыханаўцаў. Тэрмін абучэння — 2 год. Апрача агульнаадукацыйных прадметаў, як геаграфія, матэматыка, фізіка і іншыя, слухачы праходзяць спецыяльную вытворчасць і машынаўстава. Школа ідзе вельмі ў абы-ме самі класаў сярэдняй школы.

Многія стыханаўкі пасля сканчэння гэтай школы прадаўжаюць сваю вучобу. Стыханаўскія швейна-кепелныя цеха тав. Валыжніцкай, скончыўшы стыханаўскую школу, займаюцца зараз у Промкадзіі

імені Малагава (Масква). Стыханаўкі тт. Янкевіч, Мішурна і Літвінава паступілі ў тэхнікум без адрыву ад вытворчасці, які знаходзіцца на тэрыторыі фабрыкі.

Больш 400 чалавек абучаюцца ў фаб-завучы, які рыхтуе высокакваліфікаваных работніц. Вялікі нашаму калектыву стыханаўскі тт. Дабравольская, Ісцянава і іншыя прыйшлі на фабрыку з фабзавуча.

Усім відам тэхнічнай і агульнаадукацыйнай вучобы ахопена больш тысячы чалавек. Частка работніц займаюцца ў гарадскіх вачэрніх інстатутах.

У дапамогу работніцам ёсць багатая вучэбна-тэхнічная бібліятэка, дзе налічваецца 20 тысяч кніг. Бібліятэка мае 2000 чытачоў. Усе нашы школы абсталяваны вучэбна-нагляднымі дапамогамі (спосабы апрацоўкі ваювымі калекцыямі баювы вучэбы і плакаты розных відаў машын трыкатажнай вытворчасці). У тэхнічнай школе ёсць добра абсталяваны фізічны кабінет для практычных заняткаў.

А. Ф. УЛЬПІС,
начальнік сентара падрыхтоўкі кадраў.
Х. М. ГЕНІНА,
дырэктар тэхнічнай школы.

Новыя вытворчыя поспехі

ВІЦЕБСК. З кожным днём на прадпрыемствах Віцебскай абласці ўсё шырэй разгортваецца сацыялістычная спарбінка на дастойную сустрэчу М'жнароднага пролетарскага свята 1 мая. Калектыў Іаўвельніцкай суконнай фабрыкі перавыканаў праграму першай паліўкі крапіва. На віцебскім маславодзе бригады тт. Аквічка і Грышчанка выпускаюць за змену 21—23 тоны высокакачэснай аліфы замест 16,5 па плану.

Уключыўшыся ў перадсвяточнае спарбінка, камітэт Віцебскага депа тав. Пяткоў у чарговым раісе да Смаленска павысіў тэхнічную скорасць на 15 кілометраў у гадзіну. Машыніст т. Спруж правёў поезд са Смаленска ў Віцебск з перавышэннем вагавай нормы на 465 тон.

Знатны токар Захарый чыгуныі орданосец тав. Шчапінін павыліў скорасць свайго станка з 90 да 250 абаротаў у хвіліну і штодзённа перавыконвае норму выпрацоўкі ў 10—15 разоў.

Павылічылася колькасць стыханаўцаў

ПОЛАЦК. Участкі, пэхі, службы Полацкага чыгуначнага вузла спарбінваюць за пераважна месца ў першмайскім калоне. Упердзе ідзе вагонны ўчастак. Колькасць стыханаўцаў за апошні месяц тут павылічылася больш чым на 50 чалавек. Пяма зараз н алаго рабочага, які выконваў бы норму ніжэй чым на 165 проц.

У дасажырскім цеху працую 22 чалавекі і ўсе яны з'яўляюцца стыханаўцамі. Сісэсары тт. Андрэў, Грынькоў, Лісіна і інш. павылілі прадукцыйнасць працы на 400 працэнтаў. Змены старшых аглядчыкаў тт. Герасімава, Олчанова і Ворэлава выпусцілі з рамонтна за 6 дзён красавіка 8 вагонаў без атчэжкі ад паязоў (заданое — 6 вагонаў за ўвесь месяц).

НА 72 ВЕРАЦЯНЫ

Пасля заканчэння фабзавуча, у 1938 годзе, мы паступілі ў матальны пэх. Пачалі працаваць на 48 верацён.

Першыя дні нам было цяжкавата. Аперацый многа, і трэба было навучыцца так арганізаваць усе працэсы работы, каб верацёны не прастайвалі. Трэба бабіны наладзіць на шпрынці, заправіць нітку праз парафінер і на шпугу. Адначасова прыходзіцца перамяняць мянцё шпугі. А бываюць-жа выпадкі, калі нітка рэцца і яе неабходна звязваць.

Дзень за днём працаваць становілася лягчэй.

У другі год работы мы пачалі задумывацца над тым, як бы павысіць сваю выпрацоўку. Нас ужо не задавальняла дагінутае. Калі калектыў маскоўскага завода «Фрасні пролетарыі» звярнуўся з заклікам — уключыцца ў сацыялістычнае спарбінка ў чысьці XXII гадавіны Вялікай Бастрыччэйкай сацыялістычнай рэвалюцыі, мы пвёра рашылі пераключыцца на абслугоўванне большай колькасці верацён.

Адвляі нам павалічаную зону — 72 верацёны. У першы дзень мы крыху хвалілася. У нас яшчэ не было поўнай узаўвненасці ў тым, што справімся з работай, але праз некалькі дзён мы пераканаліся ў сваіх сілах.

Галоўнае ў нашай рабоце гэта — ўшчыльненне рабочага дня. На ўсіх аперацыях мы скарацілі работы час. Менш мітусімся, кожны крок у нас разлічан.

Поспехі ў нас добрыя. Выпускаем у змену 170—180 кілограмаў працы, замест 120 кілограмаў, устаноўленых норм на 72 верацёны. Працуючы на 48 верацёнах, мы давалі па 83 кілограмы працы.

Аднаг адчуваем, што і гэты паказальнік — ладка не канчатковы. Пры адпаведнай дапамозе і аслабленні ад пасобнай работы, мы можам колькасць абслугоўваемых намі верацён дасягнуць да 96.

Н. П. НІКІФАРОВА,
Д. Д. ЕДУАНІВА,
многастаганочніцы матальнага цеха.

Наша метадычная дапамога

У перадачы стыханаўскіх метадаў работы вялікую ролю адыгрываюць кароткатэрміновыя стыханаўскія школы. Ёні кіруюць лепшыя стыханаўскія фабрыкі. Задача кансультацыйнага заключэння ў тым, каб аказаць кіраўнікам школ тэхнічную і метадычную дапамогу, правільна арганізаваць перадачу іх удасканаленых метадаў высокапрадукцыйнай працы.

Асабіста я дапамагала ў кіраўніцтве школай стыханаўскі т. Фаміной, якая працуе на участку мужыцкіх наскоў і абслугоўвае пяць вязальных аўтаматаў.

Перш чым перайсці да кансультацый, я спачатку азнаёмілася з рабочым маршрутам і прыёмамі тав. Фаміной. Адначасова ўзвясціла сачыла і за работай слухачоў школы. Затым я пачагла т. Фаміной склаці калектыў усіх піль заняткаў. Яна раілася са мной, як лепш правесці свой вопыт работы з тым, каб правесці ўрок болей даходчым і цікавым.

Тав. Фаміна не дурна справілася са сваімі задачамі. Заняткі ў школе праходзілі ажыўлена. Работніцы праўлялі вялікую актыўнасць, задавалі мноства пытаньняў, звязаных з лепшым скарыстаннем машыны, рабочага часу і т. д. Слухачы добра

ўвоўлі найвышшы прыёмы работы свайго кіраўніцка, навучыліся працаваць на павалічанай зоне пры вялікай скорасці машын.

Амаль усе вучаніцы тав. Фаміной раней не выконвалі свайх норм выпрацоўкі. Зара, пасля праходжэння вучэбы, яны пачалі сістэматычна павышаць прадукцыйнасць працы, перавыконваюць норму выпрацоўкі, а некаторыя з іх, як тт. Варанкова, Даршчанка і Мічэнка, перайшлі працаваць з 3-х машын на 4.

У кіраўніцтве кароткатэрміновымі школамі вялікую тэхнічную і метадычную дапамогу стыханаўцам аказваюць таксама і іншыя інжынерна-тэхнічныя работнікі пеха. У прымятасці, трэба адзначыць работу загадчыка інструктажам вязальнага пеха т. Луцэт і нармаіроўшчыцы т. Шчаглавай. Яны аказалі дапамогу стыханаўцам — кіраўнікам стыханаўскіх школ тт. Шендэлевай, Кругловай, Кузьміной.

Ш. Б. ГЯНІНА,
тэхнік — старшы нармаіроўшчык вязальнага цеха.

Кірую стыханаўскай школай

На участку насадкі мужыцкіх наскоў першымі на абслугоўванне чатырох машын, замест трох па тыповой зоне, перайшлі стыханаўскі тт. Пучкова і Шаўня. З іх прыклад узяла і я. Добра асвоіўшы работу, кожная з нас неўзабаве перайшла на абслугоўванне пшч машын. Замест 27 дзесяткаў пар наскоў па норме, штодзённа выпускаю 31—32 дзесяткі. Свой стыханаўскі вопыт работы перадаю асноўным работнікам, кірую кароткатэрміновай стыханаўскай школай.

Увесь курс школы прадаўжаецца 5 заняткаў (па 2 гадзіны на кожны заняткі). Першыя заняткі — групавыя. Непасрэдна ля свайго рабочага месца я паказваю прымацаваным да мяне таварышам мае прыёмы работы: насадку ласічка на грабёнку, запраўку машын, арганізацыю рабочага маршрута і т. д.

Другія заняткі — індывідуальныя. Я надарбана знаёмлюся з работай свайх слухачоў па іх рабочых месцах. Вызначаю бестраўно запраўкі машын, скорасць выканання кожнага прадэса работы.

На трэціх занятках мы зноў абрабамся разам, робім кытычны агляд прыёмаў работы кожнай работніцы, разглядаем стапоўчыя і асноўныя моманты, выяўляюшы мую ў іх работу на палярніх занятках. Так, напрыклад, я ўстанавіла, што некаторыя работніцы няправільна робяць насадку ласічка, другія — марудна запраўляю машыны і т. д. Тут-жа ўказваю на гэтыя недахопы і распускаю ім, як трэба працаваць, каб дабіцца вялікай прадукцыйнасці.

Асабліва ўвагу я звярнула на павалічаную

не скорасці машын. Пальходзіш, напрыклад, да работніцы. Наглядзеся за яе работай. На першы погляд здаецца, што яна працуе добра, свечасова запраўляе машыну. А між тым, норма не выконваецца. У чым «сакрэт»? Аказваецца, што яе машына працуе на малой скорасці. І я аб'ясняю, як трэба працаваць на павалічанай скорасці, скажам, замест 220 абаротаў у хвіліну — на 280.

На чарговых занятках зноў праводжу са сваімі слухачамі інструктаж ля свайх машын. Пятая заняткі — заключныя. Усёй групай мы павольна вынікі работы стыханаўскай школы. Тут-жа абдымаецца выпуск школы.

За час майго кіраўніцтва стыханаўскай школай ужо адыбіся тры выпускі. 15 работніц насканала асвоілі метаны стыханаўскай работы. Неўзабаве адбудзецца чацвёрты выпуск.

Стыханаўская школа дапамагла многім работніцам быстра асвоіць нормы выпрацоўкі. Мае слухачы тт. Калалеўская, Дзідзёркіна, Курчынкіна раней выконвалі нормы выпрацоўкі на 97—98 проц. Зара яны дабіліся 106—108 і 112 працэнтаў.

У многім мне дапамагае загадчык вытворчым інструктажам вязальнага пеха т. Луцэт. У яе я атрымліваю патрэбную мне тэхнічную кансультацыю.

Я вельмі рада, што мне даручылі такую адказную і пачотную работу.

В. Е. ШЕНДЭЛЕВА,
стыханаўца-многастаганочніца вязальнага цеха.

АВАЛОДАЛА ШАСЦЮ АПЕРАЦЫЯМІ

Вось ужо шэсць год як я працую ў белашвейным цеху. Наш канверт больш за ўсё шне футболкі. Асноўная мая аперацыя — прышыўка панака. Норму на гэтай рабоце выконваю на 180—190 працэнтаў.

Адначасова я вучылася яшчэ пяці аперацый: строчку маек, закрывку і другую строчку калёсон і тры аперацыі на пашыўцы фуфак. На ўсіх новавасенніх аперацыях паспяхова выконваю норму выпрацоўкі.

На канверты я з'яўляюся першай рукой. Мне амаль заўсёды ўдаецца нагнаць

вялікі запас. Астаецца вольны час, і тады выконваю іншыя работы.

Вось, напрыклад, быў нягладна выпадак, калі на канверты № 6 адна работніца не вышла на работу. Яе адсутнасць маг дазарганізаваць усю работу канверта. Я і я ў гэты дзень замяніла і выконвала аперацыю па закрывцы калёсон.

Майму прыёму следуюць і многія іншыя работніцы.

У гэтым годзе я закачваю фабрычную стыханаўскую школу. Думаю вучобу прадаўжаць.

В. Н. НАЗАДАЕВА,
стыханаўца белашвейнага цеха.

Многастаганочнікі

Шум матораў і вязальных аўтаматаў заўважне вялікі прасторы цэх. Праменні сакавіцкага сонна свайм яркім святлом асвятляюць твары малалета дзячачат.

Прыцягвае ўвагу малалета работніца, якая абслугоўвае 5 машын. Яна не мітусіцца, не робіць лішніх рухаў. Усё разлічана, тэхнічна абгрунтавана.

Гэта — Ольга Антоўна Пучкова. Пасля сканчэння фабзавуча, у 1933 годзе, яна прыйшла на фабрыку «КІМ». Яе паставілі на працэс насадкі мужыцкіх наскоў. Працавала, энергічная, яна хутка асвоіла сваю аперацыю. Абслугоўвала 3 машыны са скорасцю 220 абаротаў у хвіліну. Сістэматычна перавыконвала норму выпрацоўкі.

У студзені 1939 года Ольга Антоўна пачала абслугоўваць 4 машыны са скорасцю 286 абаротаў у хвіліну. Рыхтуючыся да сустрэчы XXII гадавіны Вялікай Бастрыччэйкай, яна пачала працаваць на піль насочных аўтаматах. Скорасць машын была дзевяцца ёю да 306—310 абаротаў у хвіліну.

Свой работчы дз

МЕМАРАНДУМ ГЕРМАНСКАГА ўРАДА

БЕРЛІН, 9 красавіка. (ТАСС). Германскае інфармацыйнае бюро перадае тэкст мемарандума германскага ўрада, перададзенага дацкаму і нарвежскаму ўрадам. У мемарандуме гаворыцца: «Напераконт пішароў імяні Германскага народа і яго ўрада ўздымаюцца і дзюжыцца з англійскімі і французскімі народамі і не гледзячы на адсутнасць усякай разунай паставы да ўзаемных спрэчак прынцыпальна і Парыжа аб'явілі германскаму народу вайну. Разважана аграбную вайну, якая паўно падыржывалася імі супроць правоў Германскай імперыі і самаго іонавана германскага народа. Англія і Францыя адкрылі адначасова марскую вайну супроць нейтральных краін, пры дапамозе якой яны прабаваў, пусцінаю параждаючы міжнародным правам, ажыццявіць галоўную блараду супроць Германскага народа, дазай і старыкоў. Іх базісатына мэрарыятыва на ажыццяўленню блакады распаўсюдзілася таксама і на нейтральныя краіны. Понасродкам вынікаю гэтых супрацьпачынаў міжнароднаму праву метады барацьбы, прыжмененыя Англіяй і Францыяй, на якія Германія вымушана адказаць абарончымі мэрарыятывамі, з'яўляюцца найнясненейшай стратой нейтральных суднаходстваў і нейтральнаму ганьлю. Апрача гэтага, гэтыя англійскія мэрарыятывы нанеслі значны удар самаму разуменню нейтралітэту.

Германія імкнецца забяспечыць правы нейтральных краін, спрабуючы абмежаваць вайну на морях зонамі, якія знаходзяцца паміж Германіяй і не прадзіўкамі. Наазавад, Англія, назмэрваючыся адліхіць небяспеку ад сваіх астравоў і адначасова пераходзіць ганьлю Германіяй і нейтральным краінам, усё больш і больш пераходзіла марскую вайну ў вольны нейтральных краін. Пераймачы гэты сапраўды брытанскі метад вядзення вайны, Англія ўсё больш і больш разгортвала, зарушаючы міжнароднае права, вайну на моры і ў паветры ў ацінчых водах, а таксама на тэрыторыях Данія і Нарвегія. Магчымасць такога развіцця пазей Германія прабаваць да самага пачатку вайны. Ажыццяўляючы сваю ўнутраную і знешнюю акамічуную палітыку, Германія змагаецца пераходзіць спробе англійцаў ганьлі блыдак адрозняць Германіяй ад нейтральных краін. На працягу апошніх месцаў усё больш становіцца ясным, поўны граб брытанскай палітыкі ажыццяўлення блакады Германіяй. Такое развіццё пазей, а таксама немагчымасць ажыццяўлення непасрэднага нападу на ацінчых германскіх заходніх умаўняўняў і ўсё ўрастаўшага ў Англія і Францыяй заключэння ў сувязі з паспяховымі германскімі кантракатамі на моры і ў паветры прывялі ў апошні час да таго, што абедзве краіны спрабуюць усімі сродакамі перанесці тэатр вайны на нейтральную тэрыторыю як ў Еўропе, так і па-за Еўропу.

Тое, што Англія і Францыя намераны скарыстаць тэрыторыю малых еўрапейскіх дзяржаў, само сабой зразумела, апаваляе англійскіх грамадзян. У апошнія месцы англійскія і французскія дзяржаўныя дзеячы адкрыта аб'явілі свае пачыны распырачэння вайны на гэтыя абласці. У гэтым заключэнні іх асноўная стратэгічная мэта. Першым повадам да гэтага быў руска-фінскі канфлікт. Англійскія і французскія ўрады адкрыта заявілі, што яны намераны ваенным шляхам умяшчацца ў канфлікт паміж Советскім Саюзам і Фінляндыяй і такім чынам скарыстаць паўночныя краіны як базу для разгортвання апацыяцый.

Заключэнні супроць жадання і чакання Англія і Францыя млі на поўначы пераходзіць ім ужо тды правесці сваё развіццё.

Калі англійскія і французскія дзяржаўныя дзеячы задумалі чыслам заявілі, што яны халелі прадпрымаць гэтыя свае крокі ў залежнасці ад згоды аднаведных дзяржаў, то гэта з'яўляецца грубай няпраўдай. Урад Германіяі мае дакументальнае даказанства таму, што Англія і Францыя сумесна расшылі ажыццявіць свае мэты на тэрыторыі паўночных дзяржаў, аднак, наступнае: з пазней французскага і англійскага ўрадаў да і пасля совска-фінскага мірнага дагавора, на маючыхся ў германскага ўрада вестках, безумоўна, вынікае, што ранішце пакіраваў Фінляндыя супроць Советскага Саюза павіна было яшчэ служыць і іншымі планам. Англія і Францыя праследвалі ў Скандынавіі наступныя мэты: 1. Адрозняць Германіяй ад паўночнай руды пры дапамозе заняцця Нарвіка. 2. Высакай англа-французскіх узброеных сіл у скандынавіі краінах стварыць новы фронт для нападу на Германіяй з паўночнага фланга. Пры гэтым паўночныя краіны павінны былі служыць для англа-французскіх войск тэатрам вайны ў той час, як народы паўночы, згодна староай англійскай традыцыі, павінны былі іграць ролю дапаможных войск. Калі-ж гэты план дакучыў руска-фінскаму мірнаму дагавору не ўдаўся, германскі ўрад прыняў да ведама, што Англія і Францыя зарад-жа прадпрымаў пачыны спробы для ажыццяўлення сваіх мэт у другой форме. У сваім бесперапынным імкненні падрызаць інтэрэсы на паўночы англійскія і французскія ўрады ў апошні тды зусім адкрыта пракаміравалі тэзіс аб тым, што ў ідэнцічнай вайне не павінна быць ніякага нейтралітэту і што абавязкам малых краін з'яўляецца актывна ўдзельнічаць у барацьбе супроць Германіяі. Гэты тэзіс распаўсюджваўся прапагандай заходніх дзяржаў і суправаджаўся ўсё большым умаўняеннем палітычнага наіўнасці на нейтральных дзяржавах. Канкрэтыя весткі аб прадаставай высадцы войск заходніх дзяржаў ў Скандынавія прадажчалі наступленню ў апошні час Калі згодна маглі быць якія-небудзь сумненні ў рамоні заходніх дзяржаў прадпрымаць інтэрвенцыю на паўночы, то ў апошні дні яны былі поўнасю рассеяны. Германскі ўрад мае безумоўна паставы лічыць, што Англія і Францыя намераны ўжо ў бліжэйшы дні некавана заняць тэрыторыю паўночных дзяржаў. Паўночны дзяржаў са свайго боку не толькі не аказалі супраціўлення ўмяшанню Англія і Францыя, але і не прадзіўкалі ніякіх мер супроць наўрушэння іх тэрытарыяльных вод. Урад Германіяі лічыцца таму з тым, што нарвежскія карацёўскія ўрады зойме такую-ж пазіцыю ў выніку рэалізацыі англійскіх і французскіх пачынаў. Нават калі нарвежскія карацёўскія ўрады меў-бы намер праірачыць аказанні харапрыятываў, то германскі ўрад адна сабе атчот у тым, што ваенных сіл Нарвегія не хопіць для паспяховага супраціўлення англа-французскім дзеянням. У гэтай ратаючай фазе барацьбы, называнай Англіяй і Францыяй германскаму народу, германскі ўрад ні ў якім выпадку не можа прысць, каб скандынавіі краіны былі ператвораны ў тэатр вайны супроць Германіяі і каб нарвежскі народ прама або ўскосна быў уцягнут у вайну супроць Германіяі. Германія не хоча бяздзейна чакаць ажыццяўлення планаў не праірачыць краіны. Германскія ўрады прыступілі сёння да аднаведных ваенных апацыяцый, якія маюць сваёй мэтай заняць стратэгічна важныя пункты на нарвежскай тэрыторыі. Урад Германіяі бярэ на сябе на час вайны ахову карацёўскай Нарвегія. Ад гэтага часу ён поўна ратаючы ўсіх сродакамі абараняць мір на паўночы і забяспечыць яго канчаткова супроць усяіх праірачыць Англія і Францыя. Германскі ўрад на халець такога развіцця пазей. Адказнасьць за гэта нясуць Англія і Францыя. Абедзве дзяржаўныя дзюдунна аб'явілі, што яны абараняюць малыя краіны. У сапраўднасці-ж яны ўчынююць гвалт над імі ў падзеі ажыццявіць, такім чынам, імкненні да знішчэння Германіяі, якія усё больш адкрыта аб'яўляюцца. Германскія войскі занялі нарвежскую тэрыторыю не з варажымі намерамі. Вярхоўнае камандаванне германскай арміяй не намерана скарыстаць занятыя пункты ў якасці апацыяцыйных баз для барацьбы супроць Англія, пакуль Англія і Францыя сваёй мэрарыятывамі не прымусяць да гэтага. Германскія ваенныя апацыяцый хутчэй маюць на мэрарыятыва Англія і Францыяі заняць тэрыторыю паўночных краін для стварэння сваіх апацыяцыйных пунктаў. Германскі ўрад лічыць, што гэты мэрарыятыва германскай арміі служаць таксама ітарасам самай Нарвегія, бо ахоўваюць скандынавііскія краіны ад таго, каб іх тэрыторыя былі ператвораны ў поле бітвы ў чаперашняй вайне. Урад Германіяі таку чакае, што карацёўскія нарвежскія ўрады і нарвежскі народ зразумюць пазіцыю Германіяі і не будуць аказваць супраціўлення. Усема супраціўленне будзе зломлена германскімі ўзброенымі сіламі ўсімі сродакамі і прышло-б толькі да зусім неапацыяцыйнага кровапраліцця. Германія прасіць таму нарвежскія ўрады неадкладна прыняць усе меры да таго, каб дзеяні германскіх частей не сустракалі пераніко і цяжкасцей. У духу з'яўдзены добра развіццяўся германска-нарвежскі адносін германскі ўрад заяўляе нарвежскаму ўраду, што Германія не намерана наўрушаць тэрытарыяльную цэласнасць і палітычную незалежнасць нарвежскага карацёўства ні пачерні, ні ў будучым.

Зварот дацкага караля і ўрада да насельніцтва

БЕРЛІН, 9 красавіка. (ТАСС). Як перадае кангенскае агенства Трансваан, дацкі кароль і дацкі ўрад заяўляюць сёння да насельніцтва Данія і заклікаюць аказаць спакое і парадак. Для абароны ітарасу Данія, гаворыцца ў звароце, кароль і ўрад супроць сваёй волі прынялі германскія патрабаваўня і зарад-жа германскія войскі зейчыноць згодна з дацкімі ўзброенымі сіламі, якія не аказвалі германскім войскам ніякага супраціўлення.

Зварот дацкага караля і ўрада да насельніцтва

БЕРЛІН, 9 красавіка. (ТАСС). Як перадае кангенскае агенства Трансваан, дацкі кароль і дацкі ўрад заяўляюць сёння да насельніцтва Данія і заклікаюць аказаць спакое і парадак. Для абароны ітарасу Данія, гаворыцца ў звароце, кароль і ўрад супроць сваёй волі прынялі германскія патрабаваўня і зарад-жа германскія войскі зейчыноць згодна з дацкімі ўзброенымі сіламі, якія не аказвалі германскім войскам ніякага супраціўлення.

Зварот дацкага караля і ўрада да насельніцтва

БЕРЛІН, 9 красавіка. (ТАСС). Як перадае кангенскае агенства Трансваан, дацкі кароль і дацкі ўрад заяўляюць сёння да насельніцтва Данія і заклікаюць аказаць спакое і парадак. Для абароны ітарасу Данія, гаворыцца ў звароце, кароль і ўрад супроць сваёй волі прынялі германскія патрабаваўня і зарад-жа германскія войскі зейчыноць згодна з дацкімі ўзброенымі сіламі, якія не аказвалі германскім войскам ніякага супраціўлення.

Зварот дацкага караля і ўрада да насельніцтва

БЕРЛІН, 9 красавіка. (ТАСС). Як перадае кангенскае агенства Трансваан, дацкі кароль і дацкі ўрад заяўляюць сёння да насельніцтва Данія і заклікаюць аказаць спакое і парадак. Для абароны ітарасу Данія, гаворыцца ў звароце, кароль і ўрад супроць сваёй волі прынялі германскія патрабаваўня і зарад-жа германскія войскі зейчыноць згодна з дацкімі ўзброенымі сіламі, якія не аказвалі германскім войскам ніякага супраціўлення.

НАРВЕЖСКИ ўРАД ПАНІНУ ў ОСЛО

ЛОДАН, 9 красавіка. (ТАСС). Як перадае агенства Рэйтар, нарвежскі ўрад паніну ў Осло і пераехаў у Хамаар (цэнтральная частка Нарвегія).

СПЫНЕННЕ СУВ'ЯЗІ ПАМІЖ ЛОНДАНАМ І СКАНДЫНАВІЯ

ПАРЫЖ, 9 красавіка. (ТАСС). Гамаар перадае з Осло «усекава сувязь паміж Лонданам і Капенгагенам сшынена. Гэта зрабіла немагчымым патрыманне тэлефоннай сувязі з усімі пунктамі Скандынавіі паўвострава».

АГЕНЦТВА РЭЙТАР АБ ДЗЕЯННЯХ ГЕРМАНСКИХ ВОЙСК У ДАНИ

ЛОДАН, 9 красавіка. (ТАСС). Карэспандэнт агенства Рэйтар паведамае з Мальме, што ў даны час ўся Данія знаходзіцца ў германскіх руках. Германскія войскі фактычна занялі ўсе важныя пункты гараты і ваенныя пункты. Сярод акупіраваных гарадоў знаходзіцца Капенгаген, Эсб'юрг, Корсар і Нюборг. Немцы занялі праіў Малы Белы і пераітунны праз яго мост. Усема народная сувязь паміж Даніяй і Швецыяй сшынена. Дацкая рададэставіны захавана германскімі камандаваннем.

НОВЫ НАРВЕЖСКИ ўРАД

БЕРЛІН, 9 красавіка. (ТАСС). Германскае інфармацыйнае бюро перадае з Осло, што там створан новы нарвежскі ўрад. Прам'ер-міністрам назначан Вілхун Квіслінг.

ЗВОДА ВЯРХОўНАГА КАМАНДАВАННЯ ГЕРМАНСКАЙ АРМІЯ

БЕРЛІН, 9 красавіка. (ТАСС). Вярхоўнае камандаванне германскай армія паведамае: «Апацыяцый на заняццю Данія і нарвежскага ўзбярэжжа адбылася на працягу 9 красавіка длаанмерна. Пры ўступленні ў Данію не адбылося ніякіх сутычак. На ўзбярэжжы Нарвегія больш або менш значная сутычка адбылася каля Осло. Вечарам супраціўленне нарвежскіх войск было зломлена, і германскія войскі ўступілі ў Осло».

БЕРЛІН, 10 красавіка. (ТАСС). Германскае інфармацыйнае бюро перадае наступную апацыяцыйнае камандаваннем германскай армія.

«Калі кану дні 9 красавіка ўсе важныя апацыяцыйныя пункты Нарвегія былі ў руках германскай армія. Заняты гарады: Нарвік, Тронгейм, Берген, Ставангер, Крыстыансунд і Осло. Там, дзе нарвежскія войскі аказвалі ўпорнае супраціўленне, як, напрыклад, у Осло і Крыстыансундзе, яно было зломлена.

Германскай апацыяцый ўдаюся на захад ад Бергена вечарам 9 красавіка зрабіць атаку на англа-французскія аддзельныя ваенна-марскога флота і наесці іх у буйныя страты. Паводле паліцыйных даных, у рэзультат налету германскіх самалётаў атрымаў цяжкія палкоўжаны два лінейны і два цяжкія крэйсэры непрыцэля».

ВЫСТУПЛЕННЕ ЧЭМБЕРЛЕНА

ЛОДАН, 9 красавіка. (ТАСС). Як перадае агенства Рэйтар, сёння ў пазнае абшчыні прам'ер-міністр Чэмберлен выступіў а заявай.

У пачатку выступлення Чэмберлен напамінуў аб апошніх мэрарыятывах англійскага ўрада па ўмяшчэнню блакады ў і прыватнасі, па сшыненню германскага ганьлівага суднаходства ў нарвежскіх водах. «Саюзнікі, — заяўў Чэмберлен, — паведамілі Нарвегію, што яны зааўважыць за сабой права праірачыць нейкія меры, якія могуць аказана нейкім абходным для патрымання суднаходства і Саюзнікі ўстанавілі мінныя палі ў нарвежскіх тэрытарыяльных водах для таго, каб спыніць прыход германскіх суднаў». Дасей Чэмберлен паведаміў аб ўступленні германскіх войск на тэрыторыю Данія і Нарвегія. «Германскія мэрарыятываўня і пачытныя часты, — указавў ён, — пераітунны сёння на лосітву гронаў Данія і значная частка дацкай тэрыторыя зарад-жа знаходзіцца пер германскім кантраляем. Сёння раінаў, як паведамаюць, германскія войскі высадзілі ў Капенгагене. Англійскі ўрад атрымаў весткі, што германскі дэсантны ў Осло сёння ратаючы фармальна патрабаваў, каб Нарвегія кантуіравала перад Германіяй, у праірачыць вымажку, заяўў ён, усема супраціўленне будзе падаўлена. Гэтае па-

Камоніке нарвежскага марскога міністэрства

ЛОДАН, 9 красавіка. (ТАСС). Карэспандэнт агенства Рэйтар паведамае з Осло, што нарвежскае марское міністэрства абулавава камоіке, у якім гаворыцца: «Германскія ваенныя караблі ноччу прайшлі міма фартоў у знешняй частцы Осло-Фіерда, пасля таго як былі абстрэлены нарвежскімі берагавымі батарыямі. У 4 гадзіны 30 мінут рынны атыбуся бой паміж германскімі ваеннымі караблямі і фартамі Оскабарг. Ацінчых германскіх крэйсэр ў часе праціўлення зма фартоў сеў на мель. Іншыя караблі падвержлі бамбарыроўцы Корган. Мяр-луноў, што Тронгейм занят германскімі сіламі. Берген таксама акупіраван. Ацінчых германскі ваенны карабль прыбуў у Нарвік і, вядома, пасля бою з нарвежскімі караблямі высадзіў параўнаўча невялікі дэсант. Паведамаюць таксама, што германскія ваенныя караблі атакавалі фарты ў Крыстыансунд. Падарывіліся ішчэ нарма, аднак вядома, што Крыстыансунд здадзецца налету германскіх самалётаў. Германскія войскі высадзілі таксама ў Эсб'юрг».

Германскае агенства аб спробах Англія наўрушаць суднаходства на Дунаі

БЕРЛІН, 9 красавіка. (ТАСС). Як паведамае германскае інфармацыйнае бюро, міністэрства даемых спраў Германіяі мае дацкасны даныя аб падыржотун англійскай развіткай шырока залучанага акта сабатажа на Дунаі. 5 красавіка стала вядома, што ўверх па Дунаю ў суправажэнні англійскіх быстраходных каперуў накіраваліся буксіныя судны «Брытанія», «Ліабаб», «Лансуэа шэ-1», «Кінг Джордж», «Скотланд», «Лорд Байрон» і азрафтаваны Англійяй трохчаскі парохад «Дзіонісія», з чатырма невялікімі суднамі, а таксама судно «Альбіон» з пішчу суднамі на буксіры. На англійскіх суднах у вялікай колькасці знаходзіліся рэвалверы, сігнальныя ракеты, ручныя гранаты, кулямёты, марскія гарматы, глыбінныя бомбы, міны. Звыш ста англійскіх салдат былі перададзены маратрасі і забяспечаны спецыяльнымі папшартамі. У гаўчу колькасць уваходзіла таксама пяць англійскіх афіцэраў, некалькі афіцэраў-аўтчыкаў, тэхнічны персанал англійскіх салічных частей і атрады падыржотун. Праз суднаў быў аб'яўлен трагізм. Кіраўніком гэтага англійскага мэрарыятыва з'яўляўся выаўшшы сабе за англійскага віна-консула ў Румыніі — агент англійскай разведкі. Гэтая ваенная ааветура англійцаў мае на мэрарыятыва Дунаю ў некаторых яго участках

Германскае агенства аб спробах Англія наўрушаць суднаходства на Дунаі

БЕРЛІН, 9 красавіка. (ТАСС). Як паведамае германскае інфармацыйнае бюро, міністэрства даемых спраў Германіяі мае дацкасны даныя аб падыржотун англійскай развіткай шырока залучанага акта сабатажа на Дунаі. 5 красавіка стала вядома, што ўверх па Дунаю ў суправажэнні англійскіх быстраходных каперуў накіраваліся буксіныя судны «Брытанія», «Ліабаб», «Лансуэа шэ-1», «Кінг Джордж», «Скотланд», «Лорд Байрон» і азрафтаваны Англійяй трохчаскі парохад «Дзіонісія», з чатырма невялікімі суднамі, а таксама судно «Альбіон» з пішчу суднамі на буксіры. На англійскіх суднах у вялікай колькасці знаходзіліся рэвалверы, сігнальныя ракеты, ручныя гранаты, кулямёты, марскія гарматы, глыбінныя бомбы, міны. Звыш ста англійскіх салдат былі перададзены маратрасі і забяспечаны спецыяльнымі папшартамі. У гаўчу колькасць уваходзіла таксама пяць англійскіх афіцэраў, некалькі афіцэраў-аўтчыкаў, тэхнічны персанал англійскіх салічных частей і атрады падыржотун. Праз суднаў быў аб'яўлен трагізм. Кіраўніком гэтага англійскага мэрарыятыва з'яўляўся выаўшшы сабе за англійскага віна-консула ў Румыніі — агент англійскай разведкі. Гэтая ваенная ааветура англійцаў мае на мэрарыятыва Дунаю ў некаторых яго участках

Германскае агенства аб спробах Англія наўрушаць суднаходства на Дунаі

БЕРЛІН, 9 красавіка. (ТАСС). Як паведамае германскае інфармацыйнае бюро, міністэрства даемых спраў Германіяі мае дацкасны даныя аб падыржотун англійскай развіткай шырока залучанага акта сабатажа на Дунаі. 5 красавіка стала вядома, што ўверх па Дунаю ў суправажэнні англійскіх быстраходных каперуў накіраваліся буксіныя судны «Брытанія», «Ліабаб», «Лансуэа шэ-1», «Кінг Джордж», «Скотланд», «Лорд Байрон» і азрафтаваны Англійяй трохчаскі парохад «Дзіонісія», з чатырма невялікімі суднамі, а таксама судно «Альбіон» з пішчу суднамі на буксіры. На англійскіх суднах у вялікай колькасці знаходзіліся рэвалверы, сігнальныя ракеты, ручныя гранаты, кулямёты, марскія гарматы, глыбінныя бомбы, міны. Звыш ста англійскіх салдат былі перададзены маратрасі і забяспечаны спецыяльнымі папшартамі. У гаўчу колькасць уваходзіла таксама пяць англійскіх афіцэраў, некалькі афіцэраў-аўтчыкаў, тэхнічны персанал англійскіх салічных частей і атрады падыржотун. Праз суднаў быў аб'яўлен трагізм. Кіраўніком гэтага англійскага мэрарыятыва з'яўляўся выаўшшы сабе за англійскага віна-консула ў Румыніі — агент англійскай разведкі. Гэтая ваенная ааветура англійцаў мае на мэрарыятыва Дунаю ў некаторых яго участках

Германскае агенства аб спробах Англія наўрушаць суднаходства на Дунаі

БЕРЛІН, 9 красавіка. (ТАСС). Як паведамае германскае інфармацыйнае бюро, міністэрства даемых спраў Германіяі мае дацкасны даныя аб падыржотун англійскай развіткай шырока залучанага акта сабатажа на Дунаі. 5 красавіка стала вядома, што ўверх па Дунаю ў суправажэнні англійскіх быстраходных каперуў накіраваліся буксіныя судны «Брытанія», «Ліабаб», «Лансуэа шэ-1», «Кінг Джордж», «Скотланд», «Лорд Байрон» і азрафтаваны Англійяй трохчаскі парохад «Дзіонісія», з чатырма невялікімі суднамі, а таксама судно «Альбіон» з пішчу суднамі на буксіры. На англійскіх суднах у вялікай колькасці знаходзіліся рэвалверы, сігнальныя ракеты, ручныя гранаты, кулямёты, марскія гарматы, глыбінныя бомбы, міны. Звыш ста англійскіх салдат былі перададзены маратрасі і забяспечаны спецыяльнымі папшартамі. У гаўчу колькасць уваходзіла таксама пяць англійскіх афіцэраў, некалькі афіцэраў-аўтчыкаў, тэхнічны персанал англійскіх салічных частей і атрады падыржотун. Праз суднаў быў аб'яўлен трагізм. Кіраўніком гэтага англійскага мэрарыятыва з'яўляўся выаўшшы сабе за англійскага віна-консула ў Румыніі — агент англійскай разведкі. Гэтая ваенная ааветура англійцаў мае на мэрарыятыва Дунаю ў некаторых яго участках

Германскае агенства аб спробах Англія наўрушаць суднаходства на Дунаі

БЕРЛІН, 9 красавіка. (ТАСС). Як паведамае германскае інфармацыйнае бюро, міністэрства даемых спраў Германіяі мае дацкасны даныя аб падыржотун англійскай развіткай шырока залучанага акта сабатажа на Дунаі. 5 красавіка стала вядома, што ўверх па Дунаю ў суправажэнні англійскіх быстраходных каперуў накіраваліся буксіныя судны «Брытанія», «Ліабаб», «Лансуэа шэ-1», «Кінг Джордж», «Скотланд», «Лорд Байрон» і азрафтаваны Англійяй трохчаскі парохад «Дзіонісія», з чатырма невялікімі суднамі, а таксама судно «Альбіон» з пішчу суднамі на буксіры. На англійскіх суднах у вялікай колькасці знаходзіліся рэвалверы, сігнальныя ракеты, ручныя гранаты, кулямёты, марскія гарматы, глыбінныя бомбы, міны. Звыш ста англійскіх салдат былі перададзены маратрасі і забяспечаны спецыяльнымі папшартамі. У гаўчу колькасць уваходзіла таксама пяць англійскіх афіцэраў, некалькі афіцэраў-аўтчыкаў, тэхнічны персанал англійскіх салічных частей і атрады падыржотун. Праз суднаў быў аб'яўлен трагізм. Кіраўніком гэтага англійскага мэрарыятыва з'яўляўся выаўшшы сабе за англійскага віна-консула ў Румыніі — агент англійскай разведкі. Гэтая ваенная ааветура англійцаў мае на мэрарыятыва Дунаю ў некаторых яго участках

Германскае агенства аб спробах Англія наўрушаць суднаходства на Дунаі

БЕРЛІН, 9 красавіка. (ТАСС). Як паведамае германскае інфармацыйнае бюро, міністэрства даемых спраў Германіяі мае дацкасны даныя аб падыржотун англійскай развіткай шырока залучанага акта сабатажа на Дунаі. 5 красавіка стала вядома, што ўверх па Дунаю ў суправажэнні англійскіх быстраходных каперуў накіраваліся буксіныя судны «Брытанія», «Ліабаб», «Лансуэа шэ-1», «Кінг Джордж», «Скотланд», «Лорд Байрон» і азрафтаваны Англійяй трохчаскі парохад «Дзіонісія», з чатырма невялікімі суднамі, а таксама судно «Альбіон» з пішчу суднамі на буксіры. На англійскіх суднах у вялікай колькасці знаходзіліся рэвалверы, сігнальныя ракеты, ручныя гранаты, кулямёты, марскія гарматы, глыбінныя бомбы, міны. Звыш ста англійскіх салдат былі перададзены маратрасі і забяспечаны спецыяльнымі папшартамі. У гаўчу колькасць уваходзіла таксама пяць англійскіх афіцэраў, некалькі афіцэраў-аўтчыкаў, тэхнічны персанал англійскіх салічных частей і атрады падыржотун. Праз суднаў быў аб'яўлен трагізм. Кіраўніком гэтага англійскага мэрарыятыва з'яўляўся выаўшшы сабе за англійскага віна-консула ў Румыніі — агент англійскай разведкі. Гэтая ваенная ааветура англійцаў мае на мэрарыятыва Дунаю ў некаторых яго участках

Германскае агенства аб спробах Англія наўрушаць суднаходства на Дунаі

БЕРЛІН, 9 красавіка. (ТАСС). Як паведамае германскае інфармацыйнае бюро, міністэрства даемых спраў Германіяі мае дацкасны даныя аб падыржотун англійскай развіткай шырока залучанага акта сабатажа на Дунаі. 5 красавіка стала вядома, што ўверх па Дунаю ў суправажэнні англійскіх быстраходных каперуў накіраваліся буксіныя судны «Брытанія», «Ліабаб», «Лансуэа шэ-1», «Кінг Джордж», «Скотланд», «Лорд Байрон» і азрафтаваны Англійяй трохчаскі парохад «Дзіонісія», з чатырма невялікімі суднамі, а таксама судно «Альбіон» з пішчу суднамі на буксіры. На англійскіх суднах у вялікай колькасці знаходзіліся рэвалверы, сігнальныя ракеты, ручныя гранаты, кулямёты, марскія гарматы, глыбінныя бомбы, міны. Звыш ста англійскіх салдат былі перададзены маратрасі і забяспечаны спецыяльнымі папшартамі. У гаўчу колькасць уваходзіла таксама пяць англійскіх афіцэраў, некалькі афіцэраў-аўтчыкаў, тэхнічны персанал англійскіх салічных частей і атрады падыржотун. Праз суднаў быў аб'яўлен трагізм. Кіраўніком гэтага англійскага мэрарыятыва з'яўляўся выаўшшы сабе за англійскага віна-консула ў Румыніі — агент англійскай разведкі. Гэтая ваенная ааветура англійцаў мае на мэрарыятыва Дунаю ў некаторых яго участках